

Запрашае субота!
30 красавіка
Дзень павагі і падтрымкі

Назва мерапрыемства	Час прав-ня	Месца правядзення	Удзельнікі	Адказны
Выстава па старонках кніг серыі "Маленькі прафесар " Усё аб усім"	09.00-15.00	Школьная бібліятэка	1-7	Чатырбок Г.В.
Гутарка-разважанне "Што такое павага? Што такое падтрымка?"	10.00-10.45	Класныя кабінеты	1-4	Кл. кіраўнікі
Заняткі з выкарыстаннем прававога сайта "Дзіцячы прававы сайт: пытанні і адказы"	10.00-10.45	Кабинет №11	7	Папека С.У.
Акцыя "Ветэран жыве побач"	11.00-11.45	Класныя кабінеты	8-9	Куш М.Г.
Віктарына-падарожжа "Гэта твая і мая зямля"	12.00-12.45	Ліноўская СБ	5-6	Бяскроўны А.В.
КВЗ "Школьныя гісторыі"	12.00-14.00	Актавая зала	6-11	Барынава Н.А. Кл. кіраўнікі
<i>Работа бацькоўскага ўніверсітэта</i>				
Прафесійнае самавызначэнне старшакласнікаў (семінары-практыкум)	11.00-11.45	Кабинет №11	Бацькі нав-цаў 9-11кл	Бяскроўная Л.А. Кл. кіраўнікі